

**ВЫСТАВАЧНАЯ ДЗЕЙНАСЦЬ У АДЗЕЛАХ АБСЛУГОЎВАННЯ
НА СТУДЗЕНЬ 2022 ГОДА**

АБАНЕМЕНТ


«Рождение вечного света» к празднику Рождества Христова	з 3 студзеня
«Здзіўляцца, шукаць і гарэць...» да 80-годдзя з дня нараджэння Веры Вярбы	з 3 студзеня
«Я не умела жить несмело...» к 90-летию со дня рождения Риммы Казаковой	з 3 студзеня
«Не надейтесь избавиться от книг!» к 90-летию со дня рождения Умберто Эко	з 3 студзеня
«Грипп и ОРЗ. Лечение и профилактика народными средствами»	з 3 студзеня
«Царствие Божие заключено в сердце человека...» ко Дню памяти Серафима Саровского	з 3 студзеня
«Добрый пастырь» ко Дню памяти святого Иоанна Кронштадтского	з 3 студзеня
«С праздником Крещения Господня!»	з 15 студзеня

АГУЛЬНАЯ ЧЫТАЛЬНАЯ ЗАЛА

«Судьба, достойная изумления» к 610-летию со дня рождения Жанны Д'Арк	з 6 студзеня
«От Рождества до Крещения»	з 7 студзеня
«Был веку нужен Королев» к 115-летию со дня рождения Сергея Павловича Королева, выдающегося ученого и конструктора в области ракетостроения и космонавтики	з 12 студзеня
«Твоя прелестная комедия уйдет в грядущие века!» к 400-летию со дня рождения Жана Батиста Мольера, французского драматурга	з 15 студзеня
«Великий комедиант» к 290-летию со дня рождения Огюста де Бомарше, французского драматурга	з 24 студзеня

АДЗЕЛ ПЕРЫЯДЫЧНЫХ ВЫДАНИЯЎ

«Гордое звание – большая ответственность» ко Дню спасателя Республики Беларусь	з 17 студзеня
--	---------------



АДДЗЕЛ КРАЯЗНАЎСТВА

Цыкл выстаў «І сёння з намі Колас і Купала» да 140-годдзя з дня нараджэння народных паэтаў Беларусі Янкі Купалы і Якуба Коласа	з 3 студзеня
«Як сама паэзія» да 80-годдзя з дня нараджэння паэтэсы Веры Вярбы	з 12 студзеня
«Святло пагаслай зоркі» да 130-годдзя з дня нараджэння беларускага пісьменніка, публіцыста, літаратуразнаўцы Браніслава Тарашкевіча	з 18 студзеня
«Я вольна жыць хачу» да 130-годдзя з дня нараджэння празаіка, паэта, перакладчыка Алеся Гурло	з 26 студзеня

ДЗІЦЯЧЫ АДДЗЕЛ

«Цікава і пазнавальна» да 55-годдзя выдавецтва «Беларуская энцыклапедыя імя Петруся Броўкі»	з 3 студзеня
«Мальчык. Медвежонок. Сказка» к 140-летію со дня рождения Алана Милна	з 13 студзеня
«Предупредить. Спасти. Помочь» ко Дню спасателя Беларуси	з 19 студзеня
«Путешествие по странному миру» к 190-летію со дня рождения Льюиса Кэрролла	з 25 студзеня

АДДЗЕЛ ЛІТАРАТУРЫ ПА МАСТАЦТВЕ


«О таинствах вещал он с дерзновеньем...» к 150-летію со дня рождения Александра Скрябина	з 6 студзеня
«Пейзажист из хрестоматии» к 190-летію со дня рождения Ивана Шишкина	з 25 студзеня

ЭЛЕКТРОННАЯ ЧЫТАЛЬНАЯ ЗАЛА

«Свет правослаўнай кнігі» да Сусветнага дня рэлігіі	з 1 студзеня
---	--------------

ПУБЛІЧНЫ ЦЭНТР ПРАВАВОЙ ІНФАРМАЦЫІ

«Социальная защита населения» ко Дню работников социальной защиты Республики Беларусь	з 3 студзеня
---	--------------

**АДЗЕЛ ВЫДАНИЯЎ НА ЗАМЕЖНЫХ МОВАХ**

<i>«Джон Толкін і яго герой Hobbit» да 130-годдзя з дня нараджэння англійскага пісьменніка і драматурга</i>	з 3 студзеня
<i>«Класік французскай драматургіі: Жан Батыст Мальер» да 400-годдзя з дня нараджэння французскага пісьменніка</i>	з 15 студзеня
<i>«П'ер Агюстэн Карон дэ Бамаршэ і яго творы» да 290-годдзя з дня нараджэння французскага пісьменніка</i>	з 24 студзеня
<i>«Льюіс Кэрал: па абодва бакі Залюстроўя» да 190-годдзя з дня нараджэння англійскага пісьменніка</i>	з 27 студзеня

НЯМЕЦКАЯ ЧЫТАЛЬНАЯ ЗАЛА

<i>«Калейдаскоп класічнай музыкі» да дня нараджэння Франца Шуберта</i>	з 8 студзеня
--	--------------